

ПРАЛЕТАРЫІ УСІХ КРАЇН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

ГОМЕЛЬСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯР ЖАУНАГА УНИВЕРСИТЭТА

№ 25 (619) Субота, 5 кастрычніка 1985 г. Газета заснавана ў верасні 1969 года. Выходзіць раз у тыдзень Цана 2 кап

ДЭМАКРАТЫЧНАЯ, НАРОДНАЯ

Як вялікае і радаснае свята адзначаць саветскія людзі восьмую гадавіну прыняцця новай Канстытуцыі СССР — Аснованага Закона нашай дзяржавы.

Канстытуцыя СССР замацавала гістарычны рубаж у руху Краіны Саветаў да камунізму — пабудову развітога сацыялістычнага грамадства. У ёй вызначаны задачы сацыялістычнай агульнанароднай дзяржавы, замацаваны асновы эканамічнага і грамадска-палітычнага ладу СССР, правы, свабоды і абавязкі саветскіх грамадзян, будова СССР як шматнацыянальнай дзяржавы, парадак арганізацыі і дзейнасці дзяржаўных органаў. Канстытуцыя нашай краіны пераканаўча пацвярджае, што камунізм будучыца самымі дэмакратычнымі метадамі, пры актыўным святым удзеле шырокіх народных мас.

Гістарычная творчасць мас ахоплівае ўсе галіны нашых жыцця. Але асабліва ярка яна праўляецца ў дзейнасці Саветаў народных дэпутатаў, якія складаюць палітычную аснову СССР. Яны ўтвараюць народнае, у іх уваходзяць яго прадстаўнікі, ва ўсёй сваёй дзейнасці Саветы ажыццяўляюць волю народа. Так, 24 лютага 1985 года ў Вярхоўны і мясцовыя Саветы БССР выбраны 86054 дэпутаты. Сярод іх 3966 членаў і кандыдатаў у члены КПСС, 42653 жанчыны, 18766 членаў ВЛКСМ. У Гомельскай вобласці два маладыя працаўнікі Валентына Баханцова — краўчыца Рагачоўскага РКБА і Міхаіл Вагданавіч — трактарыст саўгаса «Рэчыцкі» выбраны дэпутатамі Вярхоўнага Савета СССР, 16 — Вярхоўнага Савета БССР, звыш 5 тысяч выбраны дэпутатамі мясцовых Саветаў.

Прымаючы ўдзел у рабоце Саветаў, моладзь вучыцца кіраваць сучаснай вытворчасцю, глыбока ўнікае ў пытанні камуністычнага будаўніцтва.

У Саветах народных дэпутатаў — ад мясцовых да Вярхоўных — прадстаўлены ўсе класы і сацыяльныя групы нашых грамадства, прапоўняючы ўсіх нацыяў і народнасцей краіны, што характарызуе сапраўдны дэмакратызм Саветаў. Сёння ў СССР налічваецца больш 50 тысяч Саветаў. Іх дэпутатамі з'яў-

ляюцца звыш 2,3 мільёна саветскіх грамадзян. Яшчэ 31 мільён чалавек утвараюць грамадскія актыўны Саветы. Такага паўнаўладдзя народа і яго прадстаўнічых органаў няма ні ў адной капіталістычнай краіне. У кангрэсе ЗША, напрыклад, 174 бізнесменны і банкіры, 38 буйных фермераў, 95 працэнтаў членаў кангрэса — прадстаўнікі бела часткі амерыканскага насельніцтва. Каля паловы членаў кангрэса з'яўляюцца ўладальнікамі акцый у паўмільёна долараў і больш. Натуральна, прывіліі мільярдэраў і мільянераў яны і адстойваюць. Іх не хваляе той факт, што больш 35 мільёнаў грамадзян ЗША жывуць за «мяжой беднасці», 3 мільёны з'яўляюцца бяздомнымі, а сярод бязпрацоўных 44 працэнтаў складае моладзь ва ўзросце да 25 гадоў.

Важным звяном у сістэме сацыялістычнай дэмакратыі з'яўляюцца грамадскія арганізацыі — саветскія прафсаюзы, у радах якіх налічваецца звыш 136 мільёнаў чалавек, гэта амаль 90 працэнтаў усіх працоўных (у індустрыяльна развітых капіталістычных краінах гэты паказчык складае прыкладна 30 працэнтаў, а ў ЗША толькі 19), камсамол, народны кантроль і інш. Працоўныя калектывы адапавядаюць са сваімі статутнымі задачамі прымаюць удзел у кіраванні дзяржаўнымі і грамадскімі справамі. Цяпер больш 70 кіраўнічкіх функцый адміністрацыі прадпрыемстваў не можа ажыццяўляць без згоды прафсаюзных камітэтаў.

Вышэйшым сэнсам дзейнасці Камуністычнай партыі была і застаюцца клопаты аб добрабыце народа. Як і прадбачыў У. І. Ленін, карнізнае пераўтварэнне характару працы і ўласнасці далося пры сацыялізме рэальна даць і гарантаваць працоўным фундаментальныя правы і свабоды. Праца, жыццё, ахова здароўя, адпачынак, адукацыя, сацыяльнае забеспячэнне, карыстанне дасягненнямі культуры, навукова-тэхнічнай і мастацкай творчасці — усё гэта канстытуцыйна гарантуецца і забяспечваецца дзяржавай, а ў Беларусі, як і ва ўсёй краіне, ажыццяўлены буйныя мерапрыемствы па павышэнню дэбраты саветскіх людзей. Рэальныя даходы на душу насельніцтва ў 1984 годзе ў па-

раўнанні з 1979 годам узраслі на 13 працэнтаў. Сярэднемесячная заробатная плата рабочых і служачых узрасла за гэты час з 114 да 166 рублёў, а аплата працы каласніцаў — на 44 працэнтаў і склала 147 рублёў. Толькі ў мінулым годзе насельніцтва нашай рэспублікі атрымала выплат і льгот з грамадскіх фондаў спажывання на суму 4,8 мільярда рублёў.

Бясplatны ў нашай краіне ўсе віды адукацыі, на якую маюць права грамадзяне СССР. Цяпер практычна ў кожнай саветскай сям'і ёсць людзі, якія вучацца ў ВНУ і тэхнікумах, вычылішчах, або закончылі іх. А вось у ЗША ў мінулым годзе расходы на патрэбы адукацыі скараціліся на 22 працэнтаў, нягледзячы на тое, што краіна па ўзроўню пісьменнасці займае 49 месца ў свеце.

Гарантуючы кожнаму саветскаму чалавеку шырокія правы і свабоды, сацыялістычная дэмакратыя прадугледжвае вялікую арганізаванасць і дысцыпліну працоўных, строгае захаванне імі законаў і устаноўленых праўляў.

Ленінскімі клопатамі аб умацаванні дзяржаўнай, працоўнай і выканаўчай дысцыпліны, на кожным участку вытворчасці, ва ўсіх сферах кіравання прасякнуты рашэнні красавіцкага (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. У сваім выступленні на сустрэчы ў ЦК КПСС з ветэранамі стахаўскага руху М. С. Гарбачоў адзначыў, што «сёння партыя ўзяла курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, навукова-тэхнічнага прагрэсу, на неадступнае ўмацаванне дысцыпліны і парадку ва ўсім».

Святкаванне восьмай гадавіны Канстытуцыі СССР супадае з адказным перыядам у жыцці Камуністычнай партыі, дзяржавы, усяго народа — падрыхтоўнай да ХХVII з'езда КПСС. Сустрэць яго высокімі працоўнымі дасягненнямі, паспяхова завяршыць бігуючы пяцігодку і тым самым забяспечыць упэўнены старт наступнай — у гэтым бачаць саветскія людзі свой патрыятычны абавязак.

А. РУБАН,
дацэнт кафедры гісторыі СССР і БССР.



ОКТАБРЯ - ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ
СССР

3 УЗНАГАРОДАЙ!

За шматгадовую плёную работу на прапагандзе марксіска-ленінскай тэорыі і палітыкі КПСС, удзел у камуністычным выхаванні працоўных вялікага група работнікаў ідэалагічнага фронту Гомельшчыны ўзнагароджана бюро абкома КП Ганаровай Ленінскай граматай, настольным медалём прапагандыста, Ганаровымі граматамі абкома КПБ і абласнога Савета народных дэпутатаў.

Сярод удастоеных Ганаровай Ленінскай граматы — кіраўнік метадалагічнага савета, дацэнт кафедры навуковага камунізму нашага ўніверсітэта Алдуціна Пятроўна СМОЛІНА.

НА ПЕРШЫХ ЗАНЯТКАХ

1-га кастрычніка ў актывай зале ўніверсітэта адбыліся першыя заняткі для прапагандыстаў і слухачоў усіх форм марксіска-ленінскай адукацыі па праграме новага навуковага года. Яны прайшлі на тэме «Усе магчымасці і рэзервы на паспяховае выкананне планаў 1985 года і сацыялістычных абавязанасцей», да-

стойную сустрэчу ХХVII з'езда КПСС».

Перад прысутнымі ў наступным словам выступіў намеснік сакратара парткома па ідэалагічнай рабоце Г. Д. Ветлугаеў. Затым з вялікай увагай была выслухана ўводная лекцыя кандыдата эканамічных навук, дацэнта кафедры палітэканоміі А. І. Канашэвіча.

ВІНШУЕМ!

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, кафедра педагогікі і псіхалогіі

горача віншуюць асістэнта ЛЫТ-КО Аляксандра Аляксандравіча з зацвярджаннем яго ВАКам у вучоной ступені кандыдата педагогічных навук.

МЕДАЛІ—ВЕТЭРАНАМ ПРАЦЫ

Рашэннем абласнога Савета народных дэпутатаў ад імя Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР група членаў ўніверсітэцкага калектыву ўзнагароджана медалімі «Ветэран працы». Яго ўдастоены прафесары: загадчык кафедры мінералогіі і агульнай геалогіі В. А. Вахрушаў і Г. А. Кузняжоў з гэтай жа кафедры, А. С. Калугін з кафедры фізіялогіі чалавека і жывёліны, пракурор па навуковай рабоце М. В. Навучыцель, загадчык кафедры вылі-

чальнай матэматыкі і праграмавання В. П. Рубанік, дацэнт кафедры гісторыі КПСС У. П. Ксцяжоў, асістэнт Н. В. Волкава з кафедры галіновых эканоміі і Я. Р. Ермалаеў з кафедры філасофіі, бібліяграф З. П. Аўраменка, работнікі гаспадарчай часткі У. С. Даніленка, А. Л. Кусянікова, З. В. Вабіцкая, пенсіянеры Г. Г. Алічэнка, Н. М. Пакаташкіна.

Медалі ветэранам працы былі ўручаны ва ўрачыстай абстаноўцы на пасяджэнні Савета ўніверсітэта.

чалінай матэматыкі і праграмавання В. П. Рубанік, дацэнт кафедры гісторыі КПСС У. П. Ксцяжоў, асістэнт Н. В. Волкава з кафедры галіновых эканоміі і Я. Р. Ермалаеў з кафедры філасофіі, бібліяграф З. П. Аўраменка, работнікі гаспадарчай часткі У. С. Даніленка, А. Л. Кусянікова, З. В. Вабіцкая, пенсіянеры Г. Г. Алічэнка, Н. М. Пакаташкіна.

Медалі ветэранам працы былі ўручаны ва ўрачыстай абстаноўцы на пасяджэнні Савета ўніверсітэта.

Да новага навучальнага юда ў сістэме палітасветы

ПРАДЫКТАВАНА ЖЫЦЦЁВАЙ НЕАБХОДНАСЦЮ

Асаблівасці новага навучальнага года ва ўсіх формах марксісцка-ленінскай адукацыі звязаны з падрыхтоўкай да XXVII з'езда КПСС, заваршэннем бягучага і пачаткам наступнай пяцігодкі, рашэннем праграмы паскарэння сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, вызначанай красавіцкім (1985 г.) Плэкумам ЦК КПСС. Нарада ў ЦК КПСС на пытаных паскарэння навукова-тэхнічнага прагрэсу разглядае галоўныя напрамкі эканамічнай стратэгіі партыі аб павышэнні ўзроўню жыцця народа, умацаванні эканамічнай, абароннай магутнасці і міжнародных пазіцый краіны. Гэта патрабуе мабілізацыі ўсіх арганізаваных, эканамічных і сацыяльных фактараў, наяўнага парадку, павышэння адказнасці і дысцыпліны, удасканалення стылю і метадаў работы з людзьмі. У дакладзе на нарадзе ў ЦК КПСС таварыш М. С. Гарбачоў адзначаў: «Увесь вопыт партыі гаворыць: мала што можна змяніць у эканоміцы, кіраванні, выхаванні, малі не ачышчаць псіхалагічную перабудову, не выпрацаваць жадаў і ўмення думаць і працаваць па-новаму». Чалавечы фактар — вольнарашчучае пераўтварэнне сла грамадства, крыніца прагрэсу ва ўсіх сферах дзейнасці, і ў актывізацыі яе асабліва месца займае ідэалагічная работа партыі, марксісцка-ленін-

ская адукацыя працоўных.

Па сутнасці цяперашні навучальны год дзеліцца на два перыяды: пераезд з адмоўнай (настрыжчэй — люты) і пасля-з'ездаўскай (сакавік — чэрвень). Першы па часу супадае з абмеркаваннем праекта новай рэдакцыі Праграмы КПСС і Асноўных напрамкаў эканамічнага і сацыяльнага развіцця СССР на 1986—1990 гады і на перыяд да 2000 года. Ва ўсіх формах вучобы, пасля публікацыі гэтых дакументаў, неабходна будзе правесці па тры спецыяльныя заняткі, у тым ліку работы метадалагічных семінараў, а іх ва ўніверсітэце дзеля рэалізацыі 15, треба таксама зрабіць адпаведную характэрную, палітычны яны складаліся яшчэ ў малювае года.

У сістэме эканамічнай адукацыі ў школах камуністычнай працы, дзе займаюцца, перш за ўсё, работнікі адміністрацыі-наглядаччай часткі, будзе вывучацца спецыяльны курс: «Рэзервы эканоміі і алгадысцыі — у дзеянне». Пры гэтым намягані прапагандаўска і слушачоў павінны быць сканцэнтраваны на аналізе ходу выканання прынятых сацыяльных абавязацельстваў у працэсе рэальнай барацьбы за эканомію.

Прыкметна павышэнца адказнасць кіраўніка раённых семінараў прапагандаўска, дзе

занята значная колькасць выкладчыкаў кафедр грамадскіх навук, эканамічнага факультэта. Усе яны па выніках мінулага года атрымалі добрыя выцывы. У «Дзень прапагандаўска» 28 верасня ў Цэнтральным РК КПБ А. П. Смольнай была ўручана Ганаровая Ленінская грамата. Граматамі гарнома і райкома партыі ўзнагароджаны Т. А. Малігіна, А. І. Канашэвіч, Г. К. Валтрушэвіч, А. І. Кіея, Т. П. Гараніна.

У новым навучальным годзе неабходна замапоўваць і развіваць наколены стаючы вопыт работы метадалагічных семінараў. Маецца на ўвазе праекта правядзення падагульняючых заняткаў. Варта зрабіць іх аб'ядналімі і для кафедр грамадскіх навук, што важна для умацавання міжкафедраўных і факультэцкіх навуковых сувязей. треба дамагацца рэальнай карысці і неабходнасці ад кожных заняткаў і для кожнага слухача. Пытанні эфектыўнасці, аналізу работы ўсіх форм марксісцка-ленінскай адукацыі павінны быць пад пастаняным кантролем як партгруп, партыйных бюро, так і партыйных сходаў.

Г. ВЕЛІГАЕВ,
намеснік сакратара парткома па ідэалагічнай рабоце, дацэнт кафедры палітэканоміі.

У ПРАФСАЮЗАХ — СПРАВАЗДАЧЫ І ВІБАРЫ

АДКАЗНЫЯ ЗАДАЧЫ

У нізавых прафсаюзных арганізацыях праходзяць справаздачы і выбары. Асаблівае значэнне правядзенню гэтай важнай намяніці надае падрыхтоўка дастойнай сустрачкі XXVII з'езда КПСС. Намягані працоўных калектываў накіраваны на паспяховае выкананне планавых заданняў і сацыялістычных абавязацельстваў апошняга года і пяцігодкі ў цэлым. У паставене прэзідыума ВПСРС «Аб правядзенні справаздач і выбараў у пярэчых прафсаюзных арганізацыях» ад 21 чэрвеня 1985 г. ўказана на неабходнасць глыбока і ўсебакова разглядаць работу выбраных прафсаюзных органаў, ускрыць недахопы, распрацаваць канкрэтыя меры па далейшаму палепшэнню дзейнасці прафсаюзных арганізацый, павелічыню іх укладу ў рашэнне сацыяльна-эканамічных пытанняў жыцця калектываў.

Адпаведна паставонам прэзідыумаў прафсаюзных арганізацыйна-выбарных сходаў ў прафсаюзных арганізацыях факультэтаў і іншых структурных падраздзяленнях універсітэта пачалася ў верасні і закончацца ў кастрычніку. У справаздачых дакладах прафбюро, выступленнях членаў прафсаюза треба дэталёва праваналізаваць ход выканання сацыялістычных абавязацельстваў, усю работу прафсаюзных арганізацый і працоўных калектываў у вырашэнні задач падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў, правядзення навуковых даследаванняў у святле патрабаванняў ЦК КПСС на пытаных навукова-тэхнічнага прагрэсу. Кіруючыся палажэннямі, што ўтрымліваюцца ў выступленнях Генеральнага сакратара ЦК КПСС М. С. Гарбачова, прафсаюзныя арганізацыі абавязаны вызначыць меры па шырокому развіццю навуковых даследаванняў, укараненню іх у вытворчасць і павышэнню эфектыўнасці. Асаблівае значэнне варта надаць развіццю навукова-тэхнічнай творчасці працоўных, асабліва моладзі, ўзмацненню ролі пярэчых арганізацый НТТ «Машпром», НЭТ, УХТ імя Д. І. Мендзялева і УТВР у справе рэалізацыі навуковых распрацовак і тэхнічных навінак, прапагандае навукова-тэхнічных дасягненняў.

На сходах прафсаюзных арганізацый неабходна разглядаць задачы, звязаныя з рэалізацыяй рэфармы агульнаадукацыйнай і прафесійнальнай школы, вызначыць датычныя меры па ўдасканаленню падрыхтоўкі спецыялістаў.

Як вядома, прафсаюзы выступілі ў ролі ініцыятараў прыняцця Закона СССР аб працоў-

ных калектывах, прадеманстраваўшы сваю высокую грамадзянскую пазіцыю. Менавіта яны і з'яўляюцца ў першую чаргу адказнымі за ажыццяўленне палажэнняў, якія ўтрымліваюцца ў гэтым важным дакуменце. Разам з тым прафсаюзныя арганізацыі яшчэ не ўсёду карыстаюцца тым паўнамоцтвамі, якія прадстаўлены ім Законам аб працоўных калектывах, рэдка абмяркоўваюць на сходах, у студэнцкіх групах, на вытворчых нарадах найбольш важных пытанняў, што датычацца працоўнай дзейнасці, вучобы, сумеснага жыцця. Крайне неабходна ўзяць ролю прафсаюзных сходаў і сходаў працоўных калектываў у барацьбе супраць п'яства і алгагалізму, як тэо патрабуюць вядомыя паставоны партыі і ўрада. Мелі месца факты, калі прафсаюзныя арганізацыі, працоўны і студэнцкія калектывы ўхіляліся ад прыняцця абмеркавання фактараў п'яства супрацоўнікамі і студэнтамі. У будучым такое становішча неадпавасальна. треба паўсудэня і самым рапучым чынам змагацца за агульную цявроснасць — галоўную норму нашага жыцця.

Поспех у вырашэнні любой задачы ў многім залежыць ад тых, хто ўзначальвае прафсаюзныя арганізацыі. Таму на прафсаюзных сходах важна ўважліва падтрымаць да выбараў прафгрупаруаў, прафсаюзных бюро. У кіруючыя органы павінны ўвайсці ініцыятывы, прычыновыя і аўтарытэтыныя таварышы.

У ходзе справаздач і выбараў уносяцца прапановы, вызначацца крытычныя заувагі, накіраваныя на ўдасканаленне прафсаюзнай работы, палепшэнне аховы працы і тэхнікі бяспекі, быту працоўных і студэнтаў, арганізацыі адпачынку. Прафбюро треба абавязьць крытычныя заувагі і прапановы, вызканыя членамі прафсаюза, і прыняць канкрэтыныя меры для іх рэалізацыі.

Усямернае павышэнне ўзроўню работы прафсаюзных арганізацый у святле тых высокіх патрабаванняў, якія прад'яўляе ў сучасных умовах партыя да дзейнасці прафсаюза, — адна з важных умоў росту творчай актывнасці працоўных па выкананню планаў і сацыялістычных абавязацельстваў, прынятых на апошнім год пяцігодкі, дастойнай сустрачкі XXVII з'езда КПСС.

М. МУРАШКА,
старшыня прафкома,
Н. КОЛЫШАВА,
старшыня прафкома студэнтаў.

Заўтра — Дзень настаўніка ЛЮДЗІ ВЫСАКАРОДНАЙ ПРАЦЫ

Набліжаецца да паспяховага завяршэння адзінаццатай пяцігодкі. Для савецкага настаўніцтва і моладзі яна азнаменавалася рэфармай агульнаадукацыйнай і прафесійнальнай школы. За гады Савецкай улады ў нашай краіне складанася стройная сістэма народнай асветы, права на адукацыю гарантавана Канстытуцыяй СССР. Аб гэтым красамоўна сведчаць наступныя лічбы. Сёлетна на выхаванні ў дашкольных установах знаходзіцца каля 15,5 мільярд дзяцей, у школах займаецца 40 мільярд вучняў, прафесійна-тэхнічнай адукацыі займаецца 4 мільярд юнакоў і дзяўчат, у ВНУ навучаецца 5,3 мільярд студэнтаў. Гэтыя грандыёзныя лічбы гавораць аб тым, што моладзь нашай краіны мае неабмежаваныя магчымасці для навучання, атрымання спецыяльнасці ў адпаведнасці са сваімі здольнасцімі і схільнасцімі.

Сёння перад школай стаяць надзвычайна важныя і адказныя задачы: забеспечыць глыбокае авалоданне асновамі навук, сфарміраваць трывалы камуністычны перакананні, выхоўваць працавітасць, маральную чысціню, любоў да нашай шматнацыянальнай Радзімы і гадоўнасць да яе абароны «Школа (па словах А. С. Макаранкі) павінна змагацца за намушэнне з такой жа воляй, з такой жа мужнасцю, з такім напружаннем, як і ўсе наша грамадства. І з такой жа радасцю!»

У вырашэнні гэтых выклічна пачасных і складаных задач самая галоўная роля належыць настаўніку, таму што ён, настаўнік, з дзяцінства дзелуеца да духоўных багаццяў Айчыны, вучыць жыць адным дыханнем са сваім народам, быць паслядоўным і палымым патрыятам сваёй Радзімы ва ўсіх сваях думках, паводках і ўчынках (акадэмік А. В. Кірэваў). Настаўніку рыхтуецца 202 педагогічны інстытуты, асобныя факультэты 68 універсітэтаў, шматлікія педвучылішчы. У нашай рэспубліцы працуюць 3 універсітэты, 6 педінстытутаў, 14 педвучылішчаў і тэхнікумаў. Штогод у рады настаўнікаў улічаецца 5,5 тысячы маладых спецыялістаў, у тым ліку больш за тры тысячы з вышэйшай адукацыі. За час апошніх пяцігодкі наш універсітэт накіраваў у органы народнай асветы больш за 1500 педагогаў. Рэфарма школы павышала педагогічную місію універсітэтаў. У новых умовах яны пераўтвароцца ў вядучыя вузавыя-метадычныя і навуковыя цэнтры ўсёй сістэмы народнай адукацыі. Папшыраюцца і ўмацоўваюцца іх сувязі з органами народнай асветы, сярэднімі навучальнымі ўстановамі. У выніку рэалізацыі рэфармы палепшаецца матэрыяльная база школ, сур'езна ўдасканальваецца вучэбна-выхаваўчы працэс, больш трывалай становіцца сувязь навучання з жыццём, з практыкай камуністычнага будаўніцтва.

Адначасова з удасканаленнем сістэмы народнай асветы палепшаюцца жыллёва-бытавыя ўмовы настаўнікаў, павышаецца заробатная плата, ўпарадкоўваюцца формы павышэння кваліфікацыі. Радзіма штодара аддывае працу тых, хто твора працу, пажнажа духоўны патэнцыял грамадства. За плённую педагогічную працу лепшым з лепшых прывоўваецца званне «Народны настаўнік СССР». Яго ўдасцеся настаўніку мовы і літаратуры з Уваравіч Надзежда Сысоеўна Аурамека. Дзесяткі педагогаў штогод атрымліваюць ганаровае званне заслужанага настаўніка БССР. За высакародную творчую працу і вялікі ўклад ў справу камуністычнага выхавання маладога пакалення Героімі Сацыялістычнай Працы сталі матэматык са Слуцка Сяргей Фёдаравіч Рубанаў, мовавед са Століншчыны Надзежда Івануааа Кавалец. У нашым калектыве ёсць удумлівы педагог Міхаіл Афанасевіч Дзімітрэў. Мне давяслоўна быць, які ён працуе са студэнтамі. Добрачытлівасць і далікатнасць, шырокая эрудыцыя і глыбокі веды арганічна спалучаюцца з патрабавальнасцю і прычыновасцю. І, вядзе, не ўсе ведаюць, што Міхаіл Афанасевіч адзін з першых сярод настаўнікаў Героі Сацыялістычнай Працы. Ад школьнага настаўніка да вучонага, рэктара інстытута — такі яго педагогічны шлях.

Падкрэсло, дарэчы, што школьныя настаўнікі актывна пааўноўваюць рады вучоных. Творчы неспакой, імкненне да ведаў, жадаанне перадаць свой вопыт маладому пакаленню прывілі сельскага настаўніка Івана Фёдаравіча Харламава ў аспірантуру. Сёння ён — член-карэспандэнт Акадэміі педагогічных навук СССР, ім напісана 13 кніг, дзесяткі артыкулаў і дзесяткі кандыдатаў на навук.

Былы выпускнік педагогічнага вучылішча Уладзімір Фёдаравіч Філішоў шмат гадоў працаваў у школе, скончыў БДУ, аспірантуру, абараніў дысертацыю і ўжо больш за дзесяць гадоў узначальвае матэматычны факультэт нашага універсітэта. Заслужаным аўтарытэтам карыстаецца кандыдат біялагічнай сярэдняй школы. З багатым педагогічным набыткам кіменка А. Н. Бекарэвіч, Л. Ф. Кахоўская, В. Р. Свірыдзенка, Л. Н. Сечка, В. П. Горленка, Ф. У. Кадол, А. А. Лытко, В. Ц. Чапкаў і многія іншыя.

Характэрна, што любоў да школы, педагогічныя агенчыны чытаюць сотні лекцый да настаўнікаў, моладзі. Яны штогод ідуць настаўніку, на раённых студэнцкіх і жывёўскіх нарадках, непасрэдна на раённых студэнцкіх і жывёўскіх нарадках, практычную накіраванасць, пераканавачасць цэнзяць М. В. Гусевай, В. А. Ляшчынскай, А. А. Рубана і інш.

Савецкае настаўніцтва разам з усім народам рыхтуецца дастойна сустраць XXVII з'езд КПСС, які разглядыць новую адзінаццатага пяцігадовага плана, вызначыць вынікі выканання прамкі сацыяльна-эканамічнага развіцця СССР на 1986—1990 гады і на перыяд да 2000 года. Савецкае настаўніцтва, камуністычнае грамадства.

Напарядна і святла настаўніку хочацца пажадаць усім, хто рыхтуецца да гэтай высакароднай справы, моцнага здароўя, творчых перамог, шчасця.

М. ГУЦІЦІ,
дэкан гісторыка-філалагічнага факультэта, дацэнт.

У новым навучальным годзе пачала функцыянаваць яшчэ адна агульнауниверсітэцкая кафедра — этыкі, эстэтыкі і навуковага атэізму. Яна ажыццяўляе таксама выкладанне курса па савецкаму праву. Аваыякі

НОВАЯ КАФЕДРА

загадчыка кафедры выканае дацэнт Л. І. Нядзельна.

Адначасова зменшылася колькасць кафедр на матэматычным факультэце. У адну аб'яднаны

кафедры матэматычнага аналізу і тэорыі функцый і функцыянальнага аналізу. Яе загадчыкам з'яўляецца дацэнт Г. М. Бруй.

Імі ганарыцца універсітэтам

У кожнага чалавека ўжо ў дзяцінстве ёсць сваё мара. Хлопчыні ўяўляюць сябе касманаўтамі, лётчыкамі-выпрабавальнікамі або смелымі пакаральнікамі ветраў, дзяўчыні — сцюардэсамі, актрысамі, толькі абавязкова кінэзоркамі...

Неяк так сталася, што Лена абрала свой шлях адрозна. Яна вельмі рава навучылася чытаць. У два гады ведала алфавіт і пачала складаць першыя словы, а ў тры падпісала свой донак: «Лена каравань». Праз год пачала вучыць «пісьменнасці» сваю меншую сястрычку Таню і суседніх дзяўчынак.

Усё гэта адбылося не выпадкова. Лена бачыла як над школьнымі спыткамі на вечарах хціліцца маці, як улюбёна гаворыць пра родную літаратуру тата. І Раіса Васільеўна і Мікалай Мікалаевіч Воінавы — бацькі Алёны — у свой час закончылі філалагічны факультэт Гомельскага педагагічнага інстытута імя В. П. Чкалава. У 1952 годзе атрымаў тут дыплом аб вышэйшай адукацыі і дзядуля Мікалай Назаравіч Воінаў. Цяпер ён — выдатнік народнай асветы СССР і БССР, неаднаразова дэлегат настаўніцкіх з'ездаў, лепшы настаўнік малакамплектных школ не толькі на Веткаўшчыне, але і ў рэспубліцы. Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт закончылі бацькавы браты, родзічы маці. Увогуле педагагічны стаж дынастыі Воінавых, іх сваякоў падыходзіць ужо да трох стагоддзяў.

Першым мудрым дарадкам для Алёні — маленкай настаўніцы — стаў дзядуля па мамінай лініі Васіль Ануфрыевіч Цобаваў. Амаль сорак гадоў выкладаў ён матэматыку і да выхадку на пенсію быў назменным дырэктарам Баравікоўскай сярэдняй школы Светлагорскага раёна. Валкі жыццядлюб, унікальны чалавек па ведах, Васіль Ануфрыевіч паўсядзённа даваў сваёй унучцы ўрокі добрыні, характава, любіў да сваёй Радзімы.

Таму выпускніца СШ № 43 г. Гомеля Алёна Воінава і не вагалася пры выбарах сваёй будучай прафесіі. Яна цвёрда вырашыла і далей неці сямейную педагагічную эстафету, паступіла на гісторыка-філалагічны факультэт ГДУ, каб стаць выкладчыцай беларускай і рускай мовы і літаратуры.

...Дзе цяжэй вучыцца? Гэта далёка не рытарычнае пытанне. Матэматыкі або фізікі скажуць, што ў іх. Ім паспрабуюць прарэчыць біёлагі і шмат хто яшчэ. А што ж філолагі?

— Цяжка, — сцвярджае Алёна і тут жа дадае: — Цяжка вучыцца толькі на «выдатна». А інакш і я не ўяўляю. Вучыцца ж на



УЗЫХОДЖАННЕ

пасрэдня, цягнуцца ў хвасце можна без асаблівай напружкі на кожным факультэце.

З Алёнай мы ў сяброўскіх адносінах з пачатку вучобы. Па шчырасці, я заўсёды здзіўляюся і нават заідрошчу яе працаздольнасці. На лекцыях яна — уся ўвага і засяроджанасць. Дома штодзённа засяджваецца да глыбокай ночы, і яшчэ, мабыць, не было ніводнага выпадку, каб яна чагосьці не паспела зрабіць. Калі гаварыць пра галоўнае захапленне Алёны, дык гэта — чытанне. Без кнігі я не ўяўляю сваю сяброўку. Тэлевізар глядзіць і то з кнігай у руках.

— А я інакш не магу, — тлумачыць Алёна. — Чытаю многа, а ведаць хаць яшчэ больш. Восі і стараюся траціць на чытанне ўвесь магчымы час.

Пры ўсёй сваёй памяркоўнасці Алёна надзвычайная жыва дзяўчына. Шмат увагі яна ўдзяляе грамадскай рабоце. У вучнёўскія гады ўжо з васьмага класа была сакратаром камітэта камсамола школы. Сёння яна — староста акадэмічнай групы, добры памочнік выкладчыкаў.

Алёна зрабіла першыя крокі і ў студэнцкай навуцы. У Нежыне і Рызе яна ўдзельнічала ў студэнцкіх навуковых канферэнцыях. Тэзісы аднаго з яе навуковых дакладаў апублікаваны.

Неяк мы разгаварыліся наконтак таго, што ў навуцы падабаецца і якая з навуку больш за ўсё па душы. Кры-

ху падумаўшы, Лена сказала:

— На пытанне маладых вучоных «У якой навуцы лепш сябе выявіць?» акадэмік П. Л. Капіца адказаў: «Галоўнае не дзе, а ў каго вучыцца». Я думаю, што ўзорам аднадасці навуцы, пастаянай незаспасявенасці можна быць навуковая дзейнасць доктара філалагічных навук, прафесара, загадчыка кафедры беларускай мовы ўніверсітэта Уладзіміра Васільевіча Апчываі. У такіх, як ён, мы і павінны вучыцца.

...Мары, акрыленасць і паўсядзённая праца. Узнісла і будні вучобы, якія складаюцца не з адных перамогаў і радасцей. І паступовае ўзыходжанне да вяршынь майстэрства. Ступенька за ступенькай, няспына, але ўпэўнена, назаўжды.

За спіной ужо два гады вучобы ва ўніверсітэце. У залкіопы — толькі выдатны адзнакі. Прышлі павага, прызнанне. Алёне Воінавай заслужана назначана стыпендыя імя Яні Купалы. І ёсць цвёрдая ўпэўненасць, што сённяшняя студэнтка-камсамолка стане дастойнай прадаўжальніцай вялікай сямейнай дынастыі педагагаў.

С. СІНЯГРЫВАВА, студэнтка 3-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта.

НА ЗДЫМКУ: купалаўская стыпендыятка Алёна Воінава.

Фота А. Сянцюрыва.

Рэха працоўнага семестра-85

ПАСЯБРАВАЛІ З «ДРУЖБАЙ»

Жаночы футбол, напэўна, адзін з самых маладых відаў спорту. Але ў нашым атрадзе ён атрымаў доўгую і надзейную траіску. І калі б па ім праводзіўся чэмпіянат горада, мы б, ні на мінуту не задумваліся, выставілі сваю каманду. Як зрабілі мы гэта на занальных фестывалях будагараў.

Нашы дзяўчаты тады перамаглі ўсіх і занялі ганаровае першае месца. Гледачам, вядома, запамніліся галы, прыгожа забітыя Светай Дарачынскай, мужнасць і ўпэўненасць нашага варатара Светы Табанюхайвай, якая не прапусціла ніводнага мяча.

Дружба са спортам дапамагла нам і ў працы. Трыці семестр мы правялі на Гомельскім плодагагароднічным кансервавым заводзе. Асабліва ўвагалі лініі, дзе выпускаліся розныя сокі, варэнне, і таму спачатку на заводзе з недаверам паглядалі на маленкіх і кволых з выгляду дзяўчат. Але хутка недавер гэты знік. Мы поўнасю асвоіліся са складанай спецыфікай вытворчасці. А Галя Чаркас, Віка Пічых, Зіна Новік сталі працаваць па вышэйшаму чацвёртаму разраду.

Цяжка выдзеліць перадавікоў. Усе працавалі дружна, як адна спартыўная каманда. Акрамя асноўнай работы, паспелі дапамагчы ў рамонце школ №№ 26 і 46, дзіця-

чых пляцовак ЖЭК-8, аказвалі дапамогу ветэранам. Для дзіцячага сада № 97 сабралі кнігі. У выхадныя дні выязджалі за горад. Нарыхтавалі 45 тон сена, сабралі 15 кілаграмаў лекавых траў.

На тым памятным фестывале будагараў мы пазнаеміліся з байцамі інтэрнацыянальнага атрада «Дружба», які працаваў у калгасе імя Урыцкага. І пасябравалі з імі. І хоць у «Дружбе» былі студэнты з розных краін і нават кантынентаў, мы хутка знайшлі з імі агульную мову. Расказвалі ім пра Гомель і вобласць, хадылі на экскурсіі па гораду, па яго ваколіцах.

Не забудзецца і вясёлае свята дажынак у калгасе імя Урыцкага. Для перадавікоў «Жніва-85» разам з байцамі «Дружбы» мы падрыхтавалі цікавыя манфарты.

Нашы байцы падтрымалі ініцыятыву атрада «Дружба» і адзін дзень адпрацавалі ў фонд дапамогі народу Эфіопіі, які пацярпеў ад засухі.

Шнада было развітацца з новымі сябрамі, са студэнцкім летам, але мы ўпэўнены, што наперадзе ў нас новыя сустрэчы, дружба працягнецца.

А. ГАУРЫЛАВЕЦ, камандзір атрада «Маладзёжны матэматычнага факультэта».



Святлана Акуліч і Галіна Працко, якіх вы бачыце на здымку, упершыню апранулі форму байцоў будагарада прайшоўшым летам, сталі членамі дружынага калектыву СВА імя Міхаіла Мароза біялагічнага факультэта. З усёй шчырасцю могуць сказаць дзяўчаты, што ім папацвала: быць байцамі атрада, які мае сваё добрыя цікавыя традыцыі, неаднаразова за выдатныя поспехі ў працы ўзнагароджваўся граматамі, — вялікі гонар.

Свой першы працоўны семестр правялі Галя і Света ў саўгасе «Кісцяні» Рагачоўскага раёна на ўборцы зерневых. Працаваць стараліся так, каб не адставаць ад «ветэранаў» атрада. А на наступнае лета яны зноў абавязкова паедуць у гэты ж будагарад, каб працягнуць і памнажаць яго традыцыі.

УЗНАГАРОДА БАЛГАРЫ

З першага да апошняга дня Вялікай Айчыннай вайны прайшоў яе цяжкімі дарогамі, неаднаразова глядзеў у вочы смерці былы сашнінструктар, а цяпер маёр адстаўцы, прафесар кафедры фізіялогіі чалавека і жывёлін Аляксей Савельевіч Калугін. За баювыя подзвігі ён удасцеены ордэнаў і медалёў. А. С. Калугін удзельнічаў і ў вызваленні ад ворага Румыніі і Балгарыі. Аб брагняй дапамозе савецкіх воінаў не забываюць нашы замежныя сябры. Сведчаннем гэтага стала і ўзнагароджанне Аляксея Савельевіча медалём Балгарскай Народнай Рэспублікі «40 гадоў Перамогі над гітлераўскімі фашызмам». Медалёў быў даланы ў ваенкамат, дзе ва ўрачыстай абстаноўцы ўручылі яго былому франтаніку.

(Наш кар.).



У падрыхтоўцы высокакваліфікаванага і кадрў на гісторыка-філалагічным факультэце вялікую дапамогу аказваюць вядучыя вучоныя рэспублікі.

НА ЗДЫМКУ: сакратар-акадэмік АН БССР, акадэмік АН БССР М. В. Вірыла кансультуе студэнтак-авачоўніц па тэмах абраных імі дыпломных работ па беларускай мове.

Фота У. Чысціка.

Хутка пачаўца заняткі ў студэнтаў. Што зроблена ва ўніверсітэце за час іх адсутнасці для таго, каб добра наладзіць і арганізаванымі былі ў гэтым навучальным годзе жыллёва-бытавыя ўмовы студэнтаў? З такім пытаннем адправілася ў Інтэрнаты рэйдавая брыгада.

ГАСПАДАРЫ ЦІ ГОСЦІ?

Галіна Уладзіміраўна Гула да абавязкаў каманданта Інтэрната № 4 у Валатаве прыступіла зусім нядаўна. І калі праходзіла з членамі рэйдавай брыгады па паверхах і пакоях, з роспачу ў голасе сказала:

— Вось паглядзіце, здаецца, нічога жывога тут не засталася. Перабольшаннем гэтыя не словы наўрад ці назавеш, Сапраўды, неяк не па сабе становілася, калі позірк трапіла на выбітае ў запасных дзвярах на паверхах ішко, ад чаго тут гулялі скрызаныя, на вырваныя «з мясам» электрычныя рэзкі і выключальнікі, паланамую макую мябло ў холах, смецце ў кухнях, дзе без патрэбы гарэл электрычныя пліты, а з водаправодных краўняў сурвалі струменьчыкі вады. У некаторых месцах на столі і на сценах «красаваліс» шэрыя, брудныя плямы ад вілягаці. Калі гэтыя «упрыгожаны» на сумлены будаўнікоў, пяр перадавыя іх агрэхі і недаробкі, дык усё іералічаны вышэй адмоўныя факты, справа рук саміх жыхароў Інтэрната. Было тут, па словах каманданта, яшчэ больш бруду і смецця, але 8 студэнтаў, якія не паехалі на сельгасработы і працавалі тут у Інтарнаце, надалі яму больш-менш валежны выгляд: прыбралі кухні, памылі падлогу і сцены. Працаваў ім тут даволісь нямаля, таму што акрамя саміх жыхароў, якія пакінулі пасля сябе перад летнімі квікуламі беспарадак у пакоях і на кухнях, не надта турбаваліся аб чысціні пражываўшых тут абітурынты і званочкі. Калі апошні кіраваліся прынцыпам «Я тут чалавек часова», то зусім дзіўнымі здаюцца адносіны да свайго студэнцкага дома яго пастаяльных жыхароў.

— Тыя, хто сваімі рукамі чагеты галы назал, у час летняга прапоўнага семестра дамамагаў будаўнікам узводзіць гэты новы Інтарнат з усімі выгодамі, — зазначыў куратар Інтарната У. Зарыці, — ніколі не дазвалялі сабе, аднакурснікам нешта ламаць тут, разбураць... Хто ж прышоў сюды, як кажуць, на ўсё гатовае, не хоча чаццё працу сваіх старэйшых таварышаў.

Неапазданны адносіны да жыллёвага фонду маглі з'явіцца ў студэнтаў з-за адсутнасці патрабавальнасці да іх з боку раёнскага каманданта В. І. Марынічавай, старшага куратара студсавета. Больш строга павіны былі падыходзіць да парусальнікаў правілаў агульнага жыцця дэканаты факультэтаў, прафіом студэнтаў. Сапсаваў цэны ў пакоі, хацеў прывяціць «арыгінальнасць», каб навесці ў ім утульнасць накліпаннем розных пярсцяў і часцей за ўсё безгустоўных выразаў з замежных часосаў, разбіў шкло, зламаў нешта, адрамантуў сам, — такі павінен быць падыход да тых, каго не турбуе, якім будзе выглядзе пакой пасля яго. Межавіта такімі: з дзіркамі ў дзвярах, зламанымі шафамі, выбітымі шыбамі, з кучамі смецця пакінулі пасля сябе многія пакоі студэнты, калі ад'язджалі на летнія квікулы. Ніхто не прымусяў іх наведзіць парадка. Тыя не менш, калі яны зноў вернуцца сюды, ім заховацца жыць у пакоях, дзе і спены чыстыя, без дзірак, дзе нічога не зламана і не сапсавана, бо яны, як лічаць, маюць

дараваляна тое, што гэта акалічнасць не была прынята ў разлік пры с'блетнім засяленні. Тыя, хто наўеў у сябе парадка за свой кошт, вымушаны былі перайсці ў іншы пакоі, якія патрабуюць рамонту. Давялося выслушаць іх справядлівыя нараканы.

Вялікі рэйду па Інтарнатах паказалі, што поўная гатоўнасці іх да прыезду студэнтаў няма. Таму ў застаўшых часе трэба пабіліць, пафарбаваць месцы агульнага карыстання, калідоры, зашыціць выбітыя шыбы там, дзе гэта яшчэ не зроблена. Як заўважыў памочнік прарэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце М. П. Шкарбу, гэтыя работы будуць праводзіцца і наогул, пытаннем быту студэнтаў трэба ўдзяляць больш увагі. Патрабуе карэннага паліпшэння матэрыяльная база Інтарнатаў. Каб карысным і паўнацэнным быў адпачынак студэнцкай моладзі, неабходна зрабіць прасцейшыя спартыўныя збудаванні (дарэчы, у Інтарнаце на Валатаве ёсць для гэтага дастаткова ёсца), абнавіць наглядную агітацыю. Узмацненне выхаваўчай, культурна-масавай і фізкультурна-аздараўленчай работы ў Інтарнатах выкараніць факты пяствана, недастоўных паводзін у быце. Усё гэта можна вырашыць пры актыўным удзеле саміх жыхароў. Таму неабходна і далей развіваць самакіраванне ў Інтарнатах, умацоўваць састаў студэнтаў, там дзе яны не спраўляюцца са сваімі абавязкамі, замаяць іх, наладзіць сацыялістычнае саборніцтва паміж пакаямі, паверхаў з заахвачаннем пераможцаў.

Агульнымі намаганімі трэба дабівацца таго, каб студэнты адчуваў сябе ў Інтарнатах не гасцямі, і дабрымі іх гаспадарамі, і каб стаўшым ужо крылатым выраз «Інтарнат — твой дом» не страціў нададены яму сэнс.

РЭЙДАВАЯ БРЫГАДА:

Л. БАГАМАЗ, Н. ГУР'ВІЧ, члены сектара быту галоўнай групы народнага кантролю; Т. ІВАНОВА, А. ВАЙЦІШКІНА, члены групы народнага кантролю эканамічнага факультэта; Т. ДУБЯК, карэспандэнт шматтыражнай газеты «Гомельскі ўніверсітэт».

СПОРТ

ГАЛОУНЫ ПРЫЗ—ЗДАРОЎЕ

У верасні па ўсёй нашай краіне праводзіўся тыдзень аздараўленчага бегу і хадзьбы. Галоўнай яго мэтай з'яўляецца далучэнне савецкіх людзей да здаровага ладу жыцця, да актыўных заняткаў фізічнай культурай і спортам. Штодзённая фізічная нагрузка павіна ўвайсці ў прывычку кожнага чалавека, стаць яму памочніцай у справе ўмацавання здароўя, а значыць, і павышэння творчай актыўнасці.

Асаблівае значэнне здароўе лад жыцця, рацыянальнае выкарыстанне вольнага часу набылі пярэ, калі ў нашай краіне выдзелена барацьба з пястванам і алкагалізмам. Як ужо вядома, у жыцці выдален загал па ГДУ «Аб узмацненні работы па антыалкагольнай прапагандзе сярод прафесарска-выкладчыцкага саставу, студэнтаў, слухачоў падрыхтоўчага аддзялення, рабочых і служачых ўніверсітэта».

Адной з форм барацьбы за здаровае адпачынак з'яўляецца прыцягненне ўсё больш

Ф. М. ХАРЫТАНОВІЧ



1964 годзе прафесар Ф. М. Харытановіч узначаліў кафедру фізіялогіі раслін Гомельскага педагагічнага інстытута. Пасля арганізацыі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта працаваў загадчыкам кафедры, дэканам біялагічнага факультэта і прарэктарам ўніверсітэта па аўчэбнай рабоце. З 1975 года ўзначаліў кафедру батанікі і фізіялогіі раслін. Прафесар Ф. М. Харытановіч падрыхтаваў 3 доктороў навук і 115 кандыдатаў навук, апублікаваў больш 100 навуковых прац у тым ліку 4 монографіі.

Фёдар Мікалаевіч быў чалавекам глыбокай ідэінай перакананасці і высокага грамадзянскага абавязку. Сваю працоўную і навуковую дзейнасць ён сплучаў з грамадскай работай. У 1959—1965 гады выбіраўся членам Гомельскага абласнога і гарадскога камітэтаў КПБ, дэпутатам Гомельскага абласнога і гарадскога Саветаў дэпутатаў працоўных. Неаднаразова выбіраўся членам парткома ўніверсітэта.

Шматтадовая навуковая, педагагічная і грамадская работа прафесара Ф. М. Харытановіча адзначана высокімі ўзнагародамі Радзімы — ордэнамі Леніна і Працоўнага Чырвонага Сцяга, многімі медалямі. Ф. М. Харытановіч ўручэн знак «50 гадоў знаходжання ў КПСС».

Светлая памяць аб Фёдору Мікалаевічу Харытановічу, чалавеку вялікай душы і сціпласці, назаўсёды застаецца ў сэрцах тых, хто яго ведаў.

Б. В. БОКУЦЬ, М. І. СТАРОВОЙТАУ, Л. А. ПЯМЯТОЎ, М. В. НАВУЧЫЦЭЛЬ, Л. Н. СЕЧКА, У. В. ПАЎЧЭНКА, М. Н. МУРАШКА, У. Д. АРШЧАНКА, Г. Д. ВЕТЛУГАЕЎ, І. В. НЯМКЕВІЧ, С. Ф. АЛЕШКА, В. А. ХІЛЬКЕВІЧ, В. П. САВІЦКІ, А. І. КІЕНЯ, Ю. А. ПРАПЯСКОЎСКІ, В. А. АСПЕНАКА, Н. І. КОЛТЫШАВА.

шай кольнасці людзей у краіне, у тым ліку і ў нашай ВНУ, да заняткаў аздараўленчым бегам. Прычына яго ўзрастаючай папулярнасці — агульнадаступнасць, прастата нагрукі, самакантроль. Многія выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты ўжо адчулі дабратворны ўплыў заняткаў аздараўленчым бегам. Ва ўніверсітэце створаны клуб аматараў бегу, які аб'ядоўвае ўсёх прыхільнікаў гэтага актыўнага і здаровага адпачынку. Двойчы ў год спартклуб ГДУ праводзіць прабегі, на якіх выяўляюцца мацнейшыя на дыстанцыях ад 10 км да марафонскай. Актыўным удзельнікам стартаў, стаўшым ужо традыцыйнымі, з'яўляюцца інжынер А. Салавей, ст. навуковы супрацоўнік В. Яцкевіч з кафедры радыёфізікі, дацэнт В. Л. Міржаха з кафедры МПУ, ст. выкладчыца Г. П. Баравікіна і А. Р. Грышчакіні з кафедры фізіялогіі, які з'яўляюцца нязменным старшынёй клуба аматараў бегу ГДУ.

Ад імя аматараў бегу ўніверсітэта запрашаем усіх у паход за здароўем і актыўным даўгаліццём. Усіх вас чакае галоўны прыз — здароўе. Шчаслівых вам стартаў, сябры!

В. ЗАЛАТАРЭНКА, старшыня Савета клуба аматараў бегу Гомельскай вобласці.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, доканат фізічнага факультэта, кафедра фізіялогіі рэагуюць на выказванне глыбокае спачування загадчыку назваўнай кафедры прафесору БАЛАКІНУ Васілю Алксеевічу і асістэнтцы кафедры фізіялогіі метрагоні БАЛАКІНАІ Наталіі Антоўнава з выпадку напатаўшага іх вайскага гара — смерці сына ІПАРА.

Студэнты фізічнага факультэта глыбока смуткуюць з выпадку заўчаснай смерці студэнта гр. Ф-42 Ігара БАЛАКІНА, выказваюць глыбокае спачуванне яго бацькам і сям'і студэнтаў 2-га курсу фізфака АКСАНЕ.

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, доканат матэматычнага факультэта выказваюць глыбокае спачуванне загадчыку кафедры матэматычных праблем кіравання МАКСІМЕЎ Івану Васілевічу з выпадку напатаўшага яго гара — смерці МАЦІ.

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, доканат біялагічнага факультэта, кафедра эвалюцыі і аховы прыроды выказваюць глыбокае спачуванне асіпітанту, члена парткома ГДУ КУСЬЯНОВУ Алксандраў Мікалаевічу з выпадку напатаўшага яго гара — смерці МАЦІ.

Дэканат і грамадскія арганізацыі эканамічнага факультэта, кафедра ТСА-91 выказваюць глыбокае спачуванне асіпітанту ШАПАВАЛАЎСкай Наталіі Алксандраўна з выпадку напатаўшага яе гара — смерці МАЦІ.

Дэканат гісторыка-філалагічнага факультэта, кафедра гісторыі СССР і БССР выказваюць глыбокае спачуванне ст. лэктара САВЕНАК Ліліі Рыгораўна з выпадку напатаўшага яе гара — смерці БАЎКІ.

АД РЕДАКЦЫІ: аб гатоўнасці вучэбных карпусоў, сталовых і буфетаў да новага навучальнага года мы раскажам у наступных нумары газеты.

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, камітэта ЛКСМБ і профкомов Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта (на беларускай мове), Гомельская фабрыка «Палесдрук» Дзяржаўнага камітэта БССР — 1 друк. аркуш. Тыраж 2000 экз.